

каторыя беларускім нічым ня цікавяцца або й не разумеюць пабеларуску, а ідуць, каб толькі паскакаць. Калі чакаць із культурнай імпрэзаю, пакуль яны пачнуць зьбірацца (а гэтак рабілі), дык яны прыдудуць і пойдудуць назад. А трэба рабіць, прыкладам, гэтак. Згодна з абвесткамі, цяпер ігрышча пачынаюць а 9—ай гадзіне ўвечары. Дык трэба роўна а 8 1/2 гадз. пачаць культурную імпрэзу і скончыць яе роўна а гадз. 9—й. Гэтак і абвяшчаць: а 8 1/2 гадз. будзе такая а такая культурная імпрэза, а а 9—й пачнецца ігрышча.

Кажуць, што на культурную імпрэзу ніхто ня прыдзе. Няпраўда, прыдудуць. Першы раз, ведама, прыдзе мала, бо за 8 год людзі адвыклі ад культурных імпрэзаў, але трэба пачынаць акуратна пры кожнай колькасці глядзенінкаў (або слухачоў); з кожным дальшым разам будзе прыходзіць болей і болей. Людзі будуць уцягвацца. Як паказалі летась (у школьнім годзе 1956—1957) арганізаваныя Культурна-Асьветныя Сходы (сёлета іх німа), да культурна-асьветнага жыцця нашыя людзі ўцягваюцца досыць лёгка. Я пэўны, што калі-б так перад самымі ігрышчамі трывалка ладзіць культурна-асьветныя імпрэзы, дык па якімсь часе іх трэба было-б прадоўжыць да 3/4 гадзіны або й да цэлае гадзіны, і гэта ані не адблася-б на колькасці прыходзячых скакуноў.

Памятую, як было ў Вільні за „Нашае нівы“. Тады Беларусы рабілі ігрышчы што съботы. Спачатку была культурная часць, а пасля яе моладзь скакала, а стація мужавалі за столікамі. Гэтак было і ў Лятувісаў. Ці-ж ня сорам, што цяпер у культурным Нью Ёрку ладзім дзікія „танцавальныя вечары“!?

Нельга вытрываць

Нельга вытрываць, каб не зарэагаваць. Паўтара году назад зь ініцыятывы сяброў із Спрыгфільду ў Беларуска-Амэрыканскім Задзіночаньню ў Нью Ёрку пастанавілі заклассіці беларускую касу ўзаемнае помачы або, наકш, беларускі коопэратыўны банк. Тады-ж была абрачная адумысловая камісія, каторая за год зрабіла прыгатову да арганізавання менаванае касы або банку. Сёлета ў канцы мая — пачатку чырвеня на Кангрэсе Беларуска-Амэрыканскага Задзіночаньня ў Нью Ёрку гэтая справа ўзноў была паднятая й Кангрэс аднаголосна пастанавіў без адвалокі прыступіць да менаванай арганізацыі. Адным із найбольших энтузіястых гэтае справы быў інж. Мікола Гарошка. Ён-ж на Кангрэсе быў абрани за арганізатора касы, на што ахвотна згадзіўся.

І вось мінула ўжо пяць месяцаў, і справа ані зь месца не кранулася. Нічагусенъкі ня чуваць, каб сп. Гарошка што-колечы рабіў дзеля ўжыццяўлення прынятага на сябе заданьня. А тымчасам мы ня маём матар'яльнай базы на сваю нацыянальную работу. Ці маём чакаць, што за паўтара году зьбярэцца новы Кангрэс БАЗА і ўзноў прыйме не-ўжыццяўляльную пастанову?

Чаму гэтым не зацікавяцца нашыя дзейнікі? Ёсьць-ж а ў Нью Ёрку Прэзыдым Рады БНР, ёсьць сакратар нутраных справаў Рады БНР і іншыя сакратары й рэферэнты Рады БНР. Калі сп. Гарошка не спаўняе прынятай на сябе павіннасці, дык ён прынамся павінен склікаць зборку, злажыць ізь сябе паўнамоцтвы і запрапанаваць выбраць іншага арганізатора. Калі-ж Гарошка гэтага ня рабіць, дык павінны гэта рабіць менаваныя дзейнікі. Сорам! Мы адзінусенъкай нацыянальной групой ў Задзіночаных Гаспадарствах Амэрыкі, каторая ня мае свае фінансавае арганізацыі. Ды справа не ў вадным сораме, але шмат болей у вялікай патрэбе.

Вялікае заданьне

У беларускім народзе ёсьць колькі мільёнаў Беларусаў-каталикоў. Ня будзем гэтта гаварыць пра значэньне іх як каталікоў для беларускага народу як цэласці ў ягоным